

Спорт-тайм

КАПРЫЗЫ СПАРТЫЎНАЙ ФАРТУНЫ

У традыцыйным штотыднёвым аглядзе «Звязды» расказваем пра спартыўныя поспехі і няўдачы мінулага тыдня.



1. Беларускія гімнасты выступілі на матчавай сустрэчы ў Маскве. Старт праходзіў падчас Кубка Расіі. Найлепшы вынік сярод беларусак паказала Настасся Салас, яна заваявала «бронзу» ў шматбор'і. Пасля выступлення з абручом і мячом яна займала чацвёртае месца, на трэцім была беларуска Аліна Гарнасько. Практыкаванне з булавамі і стужкай пам'янала беларускіх грацый месцамі. Бронзавы вынік Настасся — 98,45 бала, Аліны — 97,9. Першае і другое месцы ў гэтым відзе праграмы падзялілі паміж сабой расіянка сёстры Дзіна і Арына Аверыны.

Наступны старт беларускіх гімнастак — міжнародны турнір на прызы алімпійскай чэмпіёнкі Марыны Лобач. Плануецца, што на гэтыя спаборніцтвы ў Мінск прыедуць гімнасты з Расіі, Украіны, Польшчы і Ізраіля.

2. Беларуская зборная па футболе перамагла зборную Казахстана ў дамашнім матчы Лігі нацый УЕФА. На полі стадыёна «Дынама» беларусы забілі па голу ў кожным тайме. Першы гол забіў Яўген Яблонскі, а другі — Раман Юзэпчук. Вынік матча — 2:0.

У першым крузе турніру беларусы абыгралі казахстанцаў у Алматы з вынікам 2:1. У другім матчы чацвёртага круга ў 4-й групе лігі С футбалісты Літвы ў Вільнюсе сыгралі ўнічыю з албанцамі — 0:0. Турнірнае становішча пасля чатырох тураў: Беларусь — 7 ачкоў (розніца мячоў — 6—5), Літва — 5 (3—4), Албанія — 5 (2—1), Казахстан — 4 (3—4). У наступным туры беларусы прымуць у Мінску сапернікаў з Літвы 15 лістапада.

3. «Дынама-Мінск» саступіла яраслаўскаму «Лакаматыву» ў матчы сёмага гульнявога тыдня

чэмпіянату Кантынентальнай хакейнай лігі. Сустрэча на «Мінск-Арэне» скончылася з вынікам 1:0. Упершыню ў гісторыі «зубры» выйшлі на лёд без легіянераў. Такі склад каманды стаў і самым маладым за ўсе сезоны ў лізе. Сярэдні ўзрост хакеістаў, якія выступалі ў тым матчы — 22 гады і 237 дзён. Найлепшым гульцом сустрэчы аматары клуба вызначылі вратара Мікіту Талапілу.

Хакеісты «Дынама-Мінск» уступілі і маскоўскаму «Спартаку» ў наступным матчы на «Мінск-Арэне». Вынік сустрэчы 0:3. Мінскае «Дынама» займае чацвёртае месца ў Заходняй канферэнцыі, а «Спартак» падымаецца на восьмае.

Наступны апанент «зуброў» — маскоўскае «Дынама», з якім яны сустрэнуцца 21 кастрычніка ў Маскве.

4. Беларускія баксёры заваявалі шэсць залатых медалёў на міжнародным турніры памяці Уладзіміра Бацвінніка. Перамогу святкавалі Ірына Вінаградава (54 кілаграмы) з Гомеля, Марына Мулярчык (57 кілаграмаў) з Гродна і мінчанка Карына Анціпіна (75 кілаграмаў). Сярод мужчын пераможцамі сталі баксёры з Бабруйска Уладзіслаў Смалоўскі (49 кілаграмаў), Аляксандр Доўнар (64 кілаграмы) і мінчанін Кірыл Леванкоў (56 кілаграмаў).

На турніры, які праходзіў на «Чыжоўка-Арэне», выступілі 98 спартсменаў 2003—2005 гадоў нараджэння з

Беларусі, Грузіі, Кітая, Расіі, Узбекістана і Францыі. Для беларускіх баксёраў гэта апошні старт перад чэмпіянатам Еўропы, які пройдзе ў лістападзе ў Чарнагорыі.

5. Ілья Шымановіч і Настасся Шкурдай заваявалі ўзнагароды і паставілі рэкорды падчас выступлення на спаборніцтвах першага этапу Міжнароднай лігі па плаванні ISL. Турнір праходзіў у Будапешце, спартсмены выступалі на кароткай вадзе — 25-метровы басейн. Ілья Шымановіч на дыстанцыі 100 метраў брасам паказаў найлепшы вынік — 56,13 секунды. На дыстанцыі 50 метраў брасам ён перамог з вынікам 25,64 секунды. Так ён пабіў нацыянальны рэкорд 25,77 секунды, які сам і ўстанавіў у 2018 годзе. На дыстанцыі 200 метраў брасам ён заняў трэцяе месца з вынікам 2 хвілін 4,31 секунды.



Настасся Шкурдай на 100 метрах батэрфляем пабіла ўласны нацыянальны рэкорд — 56,09 секунды. Яна пераадолела дыстанцыю за 56,07 секунды. На дыстанцыі 50 метраў батэрфляем яна прыплыла да фінішу чацвёртай за 25,34 секунды.

Валерыя СЦЯЦКО.
Фота з адкрытых крыніц.

СЁННЯ

Сонца

	Усход	Захад	Даўжыня дня
Мінск	7.47	18.00	10.13
Віцебск	7.40	17.47	10.07
Магілёў	7.38	17.51	10.13
Гомель	7.31	17.50	10.19
Гродна	8.02	18.16	10.14
Брэст	8.00	18.19	10.19

Месяц

Маладзік
16 кастрычніка.
Месяц у сузор'і Стральца.


Імяніны

Пр. Пелагеі, Мікалая, Сяргея, Юльяна, К. Ірэны, Віталія, Яна.



Фота Анатоля КЛЕШЧУКА.

ЗАЎТРА



УСМІХНЕМСЯ

— Апішыце сябе ў двух словах.
— Я ж магу і ў двух літаррах — АХ!!!

— Мама, я выходжу замуж!
— Куды, Ганначка?
— Я ж сказала — замуж!
— А я яшчэ раз пытаюся, куды ты выходзіш замуж? Зноў у нашу кватэру?

— Ты ў парадку?
— Так, у выпадковым...

— Скажыце, а што такое «пражытковы мінімум»?
— Гэта калі чалавек яшчэ дыхае і часам есць...

— Я чуў ты цяпер жанаты?
— Ну... правільней скажыце — мужчына з абмежаванымі магчымасцямі...

Як кажуць старыя людзі:
— На трох рэчах стаіць свет: на грашах, на грашах і яшчэ раз на грашах.



Даты	Падзеі	Людзі
20 КАСТРЫЧНІКА 1885 год — нарадзіўся Аляксандр Лаўрэнавіч Бурбіс, удзельнік беларускага нацыянальна-вызваленчага руху, тэатральны дзеяч. З 1921-га намеснік наркама замежных спраў БССР, адзін з арганізатараў Таварыства Чырвонага Крыжа БССР. Аўтар «Кароткага нарысу па эканамічнай геаграфіі Беларусі», артыкула «Кароткі агляд беларускага нацыянальна-рэвалюцыйнага руху». Адзін з заснавальнікаў беларускага прафесійнага тэатра, акцёр і рэжысёр. Удзельнічаў у рабоце Першай беларускай трупы Ігната Буйніцкага, Беларускага музычна-драматычнага гуртка ў Вільні.	цыйна-тэрытарыяльных адзінак» былі заснаваныя герб і сцяг Гомельскай вобласці.	1880 год — прыняў першых глядачоў Маскоўскі цырк на Цвятным бульвары — адзін з найстарэйшых цыркаў Расіі. Са снежня 1996-га «Маскоўскі цырк Нікуліна на Цвятным бульвары».
1920 год — нарадзіўся Міхаіл Рыгоравіч Шуманскі, спявак, заслужаны артыст БССР. У гэты ж дзень нарадзіўся Сямён Львовіч Дорскі, беларускі перакладчык, кандыдат філалагічных навук, дацэнт. Выдаў каля 150 мастацкіх перакладаў з англійскай, нямецкай, французскай і іспанскай моў на беларускую.	1920 год — нарадзілася Яўгенія Мікалаеўна Козырава, расійская актрыса тэатра і кіно, народная артыстка РСФСР, прафесар. Здымалася ў фільмах «Звычайны чалавек», «Веснавыя навальніцы», «Пасол Савецкага Саюза» і іншых.	1935 год — нарадзіўся Ерамей Іудавіч Парноў, расійскі пісьменнік, публіцыст, кінадраматург. Аўтар трылогіі пра інспектара Люсіна, у якую ўвайшлі раманы «Куфар Марыі Медычы», «Трэцяе вока Шывы», «Александрыйская гема» і іншыя.
2005 год — Указам Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь «Аб заснаванні афіцыйных геральдычных сімвалаў Гомельскай вобласці і яе адміністра-	1935 год — нарадзіўся Ерамей Іудавіч Парноў, расійскі пісьменнік, публіцыст, кінадраматург. Аўтар трылогіі пра інспектара Люсіна, у якую ўвайшлі раманы «Куфар Марыі Медычы», «Трэцяе вока Шывы», «Александрыйская гема» і іншыя.	ВАСІЛЬ КЛЮЧЭЎСКІ: «Ёсць людзі, якія ўмеюць гаварыць, але не ўмеюць нічога сказаць. Гэта ветраныя млыны, якія вечна махаюць крыламі, але ніколі не лятаюць».

ЗВЯЗДА БЕЛАРУСКАЯ ГАЗЕТА

ЗАСНАВАЛЬНІКІ: Савет Рэспублікі Нацыянальнага сходу Рэспублікі Беларусь, Палата прадстаўнікоў Нацыянальнага сходу Рэспублікі Беларусь, Савет Міністраў Рэспублікі Беларусь

Выдавец — Рэдакцыйна-выдавецкая ўстанова «Выдавецкі дом «Звязда».

Рэгістрацыйнае пасведчанне нумар 2 ад 17 лютага 2009 года, выдадзенае Міністэрствам інфармацыі Рэспублікі Беларусь.

Дырэктар — галоўны рэдактар **КАРЛЮКЕВІЧ Аляксандр Мікалаевіч.**
АДРАС: 220013, г. Мінск, вул. Б. Хмяльніцкага, 10а.
ТЭЛЕФОНЫ ў МІНСКУ: прыёмнай — 311 17 13 (тэл./факс); адрэлаў: пісьмаў — 311 17 44, маркетынгу — 263 66 73, бухгалтэрыі — 311 17 16.

прым. рэкламы
тэл./факс: 311 17 27,
e-mail: reklama@zviazda.by

Матэрыялы, пазначаныя гэтым значком, носяць рэкламны характар. Адказнасць за змест рэкламы нясуць рэкламадаўцы.

Аўтары апублікаваных матэрыялаў нясуць адказнасць за падбор і дакладнасць фактаў. Іх меркаванні не з'яўдаюцца меркаваннем рэдакцыі. Рэдакцыя па сваім меркаванні адбірае і публікуе адрасаваныя ёй пісьмы. Перадруку матэрыялаў, апублікаваных у «Звяздзе», толькі з дазволу рэдакцыі.

www.zviazda.by (для зваротаў): zvarot@zviazda.by

e-mail: **info@zviazda.by**

Газета аддрукавана ў Рэспубліканскім унітарным прадпрыемстве «Выдавецтва «Беларускі Дом друку». ЛП № 02330/106 ад 30.04.2004. 220013, Мінск, прасп. Незалежнасці, 79/1. Выходзіць 5 разоў на тыдзень. Тыраж 14.804. Індэкс 63850. Зак. № 3240.

Нумар падпісаны ў 19.30
19 кастрычніка 2020 года.

М 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
П 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12